

ЗАЦВЯРДЖАЮ
дырэктар
дзяржаўнай установы адукацыі
“Вясейская сярэдняя школа”
М.У.Вядзёрка
08.11.2022 г.

**План
правадзення выхаваўчай работы
ў школьную суботу
12 лістапада 2022 года**

Тэма дня “Фізікультура-аздараўленчая і спартыўна-масавае работа”

Дзень прапаганды здоровага ладу жыцця

<i>Мерапрыемства, удзельнікі</i>	<i>Час правадзення</i>	<i>Удзельнікі</i>	<i>Адказны</i>	<i>Месца правадзення</i>
<i>Фізікультурна-аздараўленчая дзейнасць</i>				
Спартыўнае свята “Восень – Фізікульт-УРА!”	11.00-13.00	5-8 кл.	А.М.Верамейчык	Спартыўная зала
<i>Інтэлектуальная і творчая дзейнасць</i>				
1. Факультатыўныя заняткі “Уводзіны ў аграрныя спецыяльнасці”	9.00-9.45 9.50-10.35	11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет прац.навуч.
2. Падарожжа у Спартландыю	9.00-10.00	1-4 кл.	А.В. Міхневіч	Кабінет 1 кл.
3. Віктарына “У здаровым цэле – здаровы дух”	9.30-10.30	5-7 кл.	І.Г. Карцель	Кабінет 6 кл.
4. Вусны часопіс “Сакрэты здоравага харчавання”	10.40-11.40	8-11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет 10 кл.
<i>Дзейнасць СППС</i>				
Кансультацыя “Занятак у вольны час – лепшы спосаб пазбегнуць праблем”	11.00-12.00	1-11 кл.	І.Г. Карцель	Кабінет 6 кл.
<i>Грамадска-карысная дзейнасць</i>				
1. Аб’яднанне па інтарэсах “Дэкупаж”	9.00-10.40		Г.Ф.Сак	Кабінет прац.навуч.
2. Аб’яднанне па інтарэсах “Калейдаскоп”	10.45-11.30 11.40-12.25		Т.У. Бэнда	Кабінет 8 кл.
<i>Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў, бібліятэка</i>				
Урок дабрыні “Перадай дабро па крузе”	10.00-11.00		К.Ф. Піскун	Бібліятэкар

Намеснік дырэктара па
вучэбна-выхаваўчай рабоце

І.Ю. Пяцігор